

Камуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 154 (6431) | 8 ліпеня 1939 г., субота | ЦЕНА 10 КАП.

БАЯВЫЯ ЗАДАЧЫ ПРАМЫСЛОВАСЦІ У ДРУГІМ ПАЎГОДДЗІ

Заключылася першае паўгоддзе. Сопялістычная прамысловасць Беларусі дабілася за гэты перыяд выдатных поспехаў. Рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя фабрык і заводаў, нахвнёныя ўказаннямі вялікага Сталіна і рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), высокая паліца пабеднасны сцяг сацыялістычнага спаробніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі.

Зараз ужо можна палвесці некаторыя вынікі гэтага ўспаробніцтва. Сотні працаў, установаў, прадпрыемстваў дэмарынаваны выканалі свае намісчаныя вытворчыя заданні і далі краіне на сотні тысяч рублёў дадатковай прадукцыі.

Уся рэспубліканская і мясцовая прамысловасць БССР выканала сваё поўнае заданне на 105,7 проц., выпусціўшы прадукцыі звыш плана на 28.412 тысяч рублёў.

Добра працавалі харчавыя, чыгуначныя, работнікі лёгкай і мясцовай прамысловасці, промшаснапрамысловыя водныя транспарты.

Разам з тым на фоне агучаных поспехаў у народнай гаспадарцы рэспублікі ёсць яшчэ нямала адстаючых участкаў. Асабліва гэта адносіцца да прамысловасці рэйнага і абласнога папарадкавання. Сучасны стан работы гэтай прамысловасці лічыць нельга не адказаць тым задачам, якія наставілі перад ёй ў святле рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б). Пяць першага паўгоддзя выканана толькі на 91,4 проц.

Рэйныя і абласныя арганізацыі павінны ўзяць на ўвагу гэтыя адстаючыя прамысловасці, якія адграваюць вялікую ролю ў задавальненні ўростага попыту насельніцтва на тавары шырокага спажывання.

Усім незалежна працуе тарфяная прамысловасць. На 1 ліпеня прадпрыемствы треста Бетторф не далі краіне 83.100 тон торфу. Не выконваюць сваё выязнае заданне і тарфяныя арцыі промшаснапрамысловыя.

На многіх торфазаводах («Свабода», «Радзічава» і інш.) слаба разгорнута сацыялістычная спаробніцтва, дрына скарысцюваўшыя механізмы, вольт пераважна стыханнаўша не становіцца здабыткам усяго калектыва.

Камандзіры вытворчасці, стыханнаўшы, інжынерна-тэхнічныя работнікі тарфяных прадпрыемстваў павінны мабілізаваць усе свае сілы на тое, каб выканаць сезонны план точна ў календарны тэрмін. Пытанне аб стварэнні паліўных запасаў для прамысловасці і насельніцтва мае выключна вялікае палітычнае і народна-гаспадарчае значэнне. Партыйныя і саветскія арганізацыі на месцах павінны лапамачы тарфянікам ліквідаваць сваё адставанне.

Многія яшчэ адстае прамысловасць будаўнічых матэрыялаў. Паўгодавае заданне яна выканала на 97,7 проц. Запасычакае яе перад краінай усё ўзрастае.

Вялікія і аднасныя задачы ставяць перад прамысловасцю БССР у другім паўгоддзі. Цяпер, калі пераважна большасць фабрык і заводаў сталі выконваць і перавыконваць вытворчыя планы, задача заключачца ў тым, каб не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства, каб ёсць наша прамысловасць ішла на лінію няўхільнага ўздыму.

Краіны прадпрыемстваў, трестаў, наркаматаў павінны не толькі расшыраць выпуск тавараў, але няспынна працаваць над павышэннем якасці прадукцыі і ўзагажэннем яе асаблівасцяў. Аднак, яшчэ не ўсюды ўмеюць спалучаць барацьбу за выкананне вытворчай праграмы з штодзённымі клопатамі аб высокай якасці сваіх вырабаў.

Абтукковыя, швейныя, трыкатанія прадпрыемствы Наркампрома БССР перавыканалі праграму першага паўгоддзя. У той жа час якасці іх вырабаў яшчэ далёка не задавальняе саветскага спажывача. Нах маркы першага сорту, зачасную ў магазіны палізаюць сотні шар браканаванага абутку, брук, наскоў і інш. прадукцыі.

Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, асаблівачна навейшымі машынамі і станкамі, маюць усе ўмовы для выпуску ў багатым асаблівачна першакласнай прадукцыі.

Усё гэтае адстае прамысловасць будаўнічых матэрыялаў. Паўгодавае заданне яна выканала на 97,7 проц. Запасычакае яе перад краінай усё ўзрастае.

Вялікія і аднасныя задачы ставяць перад прамысловасцю БССР у другім паўгоддзі. Цяпер, калі пераважна большасць фабрык і заводаў сталі выконваць і перавыконваць вытворчыя планы, задача заключачца ў тым, каб не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства, каб ёсць наша прамысловасць ішла на лінію няўхільнага ўздыму.

Краіны прадпрыемстваў, трестаў, наркаматаў павінны не толькі расшыраць выпуск тавараў, але няспынна працаваць над павышэннем якасці прадукцыі і ўзагажэннем яе асаблівасцяў. Аднак, яшчэ не ўсюды ўмеюць спалучаць барацьбу за выкананне вытворчай праграмы з штодзённымі клопатамі аб высокай якасці сваіх вырабаў.

Абтукковыя, швейныя, трыкатанія прадпрыемствы Наркампрома БССР перавыканалі праграму першага паўгоддзя. У той жа час якасці іх вырабаў яшчэ далёка не задавальняе саветскага спажывача. Нах маркы першага сорту, зачасную ў магазіны палізаюць сотні шар браканаванага абутку, брук, наскоў і інш. прадукцыі.

Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, асаблівачна навейшымі машынамі і станкамі, маюць усе ўмовы для выпуску ў багатым асаблівачна першакласнай прадукцыі.

друкны, па якасці не ўстаючай заграбнічай.

Каб рэзка скараціць выпуск браканаваных вырабаў і высокую паліцу чэсць фабрычнай маркі, кіраўнікам прадпрыемстваў і цехаў трэба на-большавіць, штодзённа змагацца за культуру на вытворчасці, за чыстоту абсталявання, за дакладнае захаванне тэхналагічнага працэса. Пара павесці рашучую барацьбу з бракаробамі, з людзьмі, якія не даражыць чэсцю саветскай маркі.

Барацьбу за выпуск высокаякаснай прадукцыі вядуць ужо дзесяткі калектываў. Неабходна, каб іх прыкладу паслелалі ўсе ўздыжыні спаробніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі.

XVIII з'езд партыі патрабаваў ад работнікаў усёй прамысловасці далейшага ўмацавання гаспадарчага разліку, узмацавання барацьбы з бракаробствам, павышэння рэнтабэльнасці ўсіх галін народнай гаспадары.

Між тым ёсць яшчэ нямала гаспадарчых прадпрыемстваў, не аналізуюць месца і кварталныя балансы. Перасарочылі сабекошту прадукцыі на мясцовай прамысловасці БССР у першым квартале складалі 1.346 тысяч рублёў. Звышпланавыя страты за гэты-ж час на адным толькі цагельнаму тресту дасягнулі 1.066 тысяч рублёў. На жаль, такія прыклады вусім неісправілі бракаробствам наглядчы і ў радзе іншых галін прамысловасці.

Штодзённымі клопатамі аб зніжэнні сабекошту, умацаванні гаспадарчага разліку, павелічэнні сацыялістычных нахаленняў — связаным абавязкам кожнага гаспадарніка, кожнай партыйнай і профсаюзнай арганізацыі на вытворчасці.

Барацьба за моцную дысцыпліну працы, ліквідацыю цяжкасці работнай сілы на прадпрыемстве з'язнае важнайшай умовай паспяховага выканання плана 1939 года. Паставана СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВПСЦ ад 28 сенея 1938 г. з'язнае праўдзіную зброю барацьбы за з'язнае праўдзіную дысцыпліну.

Насля гэтай паставоны працоўная дысцыпліна на прадпрыемствах і ва ўстановах значна палепшылася. Рэзка скарацілася колькасць прагулаў і спазненняў. Але гэта яшчэ не ўсё. Дзе-ні-дзе ў нас пачынаюць забываць, што паставона партыі і ўрада патрабуе таксама ўшчыжнення рабочага дня, ліквідацыі харэшных страт рабочага часу.

На радзе прадпрыемстваў прастой яшчэ вялікі. На меншым становабудуўнічым заводзе імені Кірава, Ставобінскай завадскай фабрыцы «Везуіў» многія рабочыя часта, асабліва ў пачатку рабочага дня, прастайваюць з-за адсутнасці патрэбных дэталей, інструментаў. Тут ужо ўвайшла ў сістэму траты часу на тав званую «раскачку», якая вельмі дорага абыходзіцца вытворчасці.

XVIII з'езд большэвіцкай партыі ў сваіх рашэннях патрабаваў ад усіх партыйных, саветскіх і профсаюзнах арганізацый забеспечыць на прадпрыемствах і ва ўстановах моцную працоўную дысцыпліну і высокую прадукцыйнасць працы. Божама камандзіры вытворчасці трэба памятаць, што ад становішча дысцыпліны на фабрыках і заводах у значнай ступені залежыць рост прадукцыйнасці працы, залежыць тэрмін выканання трэцяга пяцігадовага плана.

Сур'язная масава-выхавачная работа ў спалучэнні з прымяненнем адміністрацыйных мер да лодраў дасць магчымасць пакончыць з расстражываннем рабочага часу, з грубымі парушэннямі працоўнай дысцыпліны. Поўнае скарыстанне ўстаўленай законам працягласці рабочага дня несумненна дасць новы рост прамысловай прадукцыі, будзе садзейнічаць далейшаму ўмацаванню гаспадарчай магутнасці нашай краіны.

Наспяхова выкананьшы план першага паўгоддзя, кіраўнікі фабрык, заводаў, інжынерна-тэхнічныя работнікі, стыханнаўшы павінны не аслабляць сваіх тэмпаў і барацьбы за высокую якасць прадукцыі, энергійна змагацца за далейшы росквіт прамысловасці БССР, дабіцца яшчэ большых вытворчых перамогаў у другім паўгоддзі.

Усё гэтае адстае прамысловасць будаўнічых матэрыялаў. Паўгодавае заданне яна выканала на 97,7 проц. Запасычакае яе перад краінай усё ўзрастае.

Вялікія і аднасныя задачы ставяць перад прамысловасцю БССР у другім паўгоддзі. Цяпер, калі пераважна большасць фабрык і заводаў сталі выконваць і перавыконваць вытворчыя планы, задача заключачца ў тым, каб не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства, каб ёсць наша прамысловасць ішла на лінію няўхільнага ўздыму.

Краіны прадпрыемстваў, трестаў, наркаматаў павінны не толькі расшыраць выпуск тавараў, але няспынна працаваць над павышэннем якасці прадукцыі і ўзагажэннем яе асаблівасцяў. Аднак, яшчэ не ўсюды ўмеюць спалучаць барацьбу за выкананне вытворчай праграмы з штодзённымі клопатамі аб высокай якасці сваіх вырабаў.

Абтукковыя, швейныя, трыкатанія прадпрыемствы Наркампрома БССР перавыканалі праграму першага паўгоддзя. У той жа час якасці іх вырабаў яшчэ далёка не задавальняе саветскага спажывача. Нах маркы першага сорту, зачасную ў магазіны палізаюць сотні шар браканаванага абутку, брук, наскоў і інш. прадукцыі.

Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, асаблівачна навейшымі машынамі і станкамі, маюць усе ўмовы для выпуску ў багатым асаблівачна першакласнай прадукцыі.

Усё гэтае адстае прамысловасць будаўнічых матэрыялаў. Паўгодавае заданне яна выканала на 97,7 проц. Запасычакае яе перад краінай усё ўзрастае.

Вялікія і аднасныя задачы ставяць перад прамысловасцю БССР у другім паўгоддзі. Цяпер, калі пераважна большасць фабрык і заводаў сталі выконваць і перавыконваць вытворчыя планы, задача заключачца ў тым, каб не было ні аднаго адстаючага прадпрыемства, каб ёсць наша прамысловасць ішла на лінію няўхільнага ўздыму.

Краіны прадпрыемстваў, трестаў, наркаматаў павінны не толькі расшыраць выпуск тавараў, але няспынна працаваць над павышэннем якасці прадукцыі і ўзагажэннем яе асаблівасцяў. Аднак, яшчэ не ўсюды ўмеюць спалучаць барацьбу за выкананне вытворчай праграмы з штодзённымі клопатамі аб высокай якасці сваіх вырабаў.

Абтукковыя, швейныя, трыкатанія прадпрыемствы Наркампрома БССР перавыканалі праграму першага паўгоддзя. У той жа час якасці іх вырабаў яшчэ далёка не задавальняе саветскага спажывача. Нах маркы першага сорту, зачасную ў магазіны палізаюць сотні шар браканаванага абутку, брук, наскоў і інш. прадукцыі.

Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, асаблівачна навейшымі машынамі і станкамі, маюць усе ўмовы для выпуску ў багатым асаблівачна першакласнай прадукцыі.

Усё гэтае адстае прамысловасць будаўнічых матэрыялаў. Паўгодавае заданне яна выканала на 97,7 проц. Запасычакае яе перад краінай усё ўзрастае.

ОРША, АСІНТОРФ. Брыгадзірам здабычы гідраторфу тт. Аксёненка, Шэбена і Ядугальвісу. Калгасы Гомельскай вобласці пачалі ўборку ўраджаю. Японскія правакатары не супакойваюцца. У ЛАПМОГУ ПРАПАГАНДЫСТУ І АГІТАТАРУ. Да XIX гадавіны вызвалення Беларусі ад безапольскіх акупантаў.

АРТЫКУЛЫ: З. Ларысаў, З. Беленькі — Пасустрач дню чыгуначніка. С. Назначэў — Да ўборкі не гатовы. І. Загаліні — Марудзіль з абмерам. В. Нікалаў, В. Дуброўскі, Н. Палівода — Аб стабільнасці падручнікаў. М. Маліако — Саветскі патарыят.

ЗА РУБЛЯЖОМ: Вялікія машыны ЗША супроць італьянскіх машынаў. Важныя дзеянні ў Італіі. Важныя прыгажэўленні Германіі. Сакрэтны з'езд германскай агентуры ў ЗША. Рэзалюцыя з'езда профсаюза англійскіх швейнікаў. Патрыятычная дэманстрацыя насельніцтва Прагі. Палітычныя мерапрыемствы ў сувязі з днём паміі Яна Гуса. Становішча ў Данцыгу.

ОРША, АСІНТОРФ. БРЫГАДЗІРАМ ЗДАБЫЧЫ ГІДРАТОРФУ ТТ. АКСЁНЕНКА, ШЭБЕКА І ЯДУГАЛЬВІСУ

Горача вясну ўашы брыгады з выдатным поспехам — выкананнем брыгаднага сезоннага плана здабычы гідраторфу на 25 дзён раней тэрміну. Стаханавскай работай вашы брыгады з чэсцю выканалі абавязальствы ў сацыялістычным спаробніцтве імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі. Упэнен, што вашы брыгады да канца сезона дадуць рэспубліцы дадаткова 15—20 тысяч тон торфу.

Даручаю наркэму мясцовай прамысловасці тав. Каровіну прэміраваць указаныя брыгады. Заблікаю калектыву Асінторфа і ўсіх работнікаў тарфёнай прамысловасці рэспублікі на дэмарынавае выкананне сезоннага плана торфаздабычы. Прыўтанне нам, лепшыя стыханнаўшы тарфёнай прамысловасці! Старшыня Савета Народных Намісараў БССР — НІСАЛІЕУ.

Насустрач дню чыгуначніка

Рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічны персанал Віцебскага чыгуначнага вузла актыўна рыхтуюцца да сустрэчы Дня чыгуначніка. З кожным днём шыроча рады стыханнаўша-трыпаносаўшаў, паказваючых узоры высокапрадукцыйнай работы.

нагонам у пуці на 55 мінут і з перавыкананнем тэхнічнай скорасці на 7,1 кіламетра. Поезд № 1074 вагой у 2550 тон быў дастаўлен са Смаленска ў Віцебск паравознай брыгадай у саставе машыніста тав. Дадзеркіна, памочніка машыніста тав. Ванькоўскага і кучара тав. Іванова з перавыкананнем тэхнічнай скорасці на 5,5 кіламетра і з нагонам у пуці на 23 мінуты.

Комплексная брыгада цеха праміўкі паравознага дэпо (майстар тав. Емельянаў, брыгадзір тав. Стравойкаў) днямі выпусціла з рамонтна паравоз ФД-20-1521 за агульную змену (7 газіні) замест вызначаных на норму 20 газіні. Апрача таго, за гэты-ж час брыгада наладзіла адрамантаваць яшчэ адзін паравоз серыі ФД.

Высокапрадукцыйнай работе комплексных брыгад спрыяла чоткая каманда дзяжурнага на 4-му цэнтральным пасту тав. Анушка. Ён бесперабойна прапуская перадачы і свечасова забяспечваў прадук паравозаў.

Між тым ёсць яшчэ нямала гаспадарчых прадпрыемстваў, не аналізуюць месца і кварталныя балансы. Перасарочылі сабекошту прадукцыі на мясцовай прамысловасці БССР у першым квартале складалі 1.346 тысяч рублёў. Звышпланавыя страты за гэты-ж час на адным толькі цагельнаму тресту дасягнулі 1.066 тысяч рублёў. На жаль, такія прыклады вусім неісправілі бракаробствам наглядчы і ў радзе іншых галін прамысловасці.

Добра працуюць таксама тэхнічныя катрошычкі тт. Чарнамораў і Волкаў. 3-та ліпеня яны размешлі пазды № 947, 1005 і 1061 за 9—12 мінут пры норму ў 20 мінут.

Высокапрадукцыйнай работе комплексных брыгад спрыяла чоткая каманда дзяжурнага на 4-му цэнтральным пасту тав. Анушка. Ён бесперабойна прапуская перадачы і свечасова забяспечваў прадук паравозаў.

Віцебскія чыгуначнікі аб'явілі яшчэ вышэйшую прадукцыйнасць працы з тым, каб сустрэць слаўны Дзень чыгуначніка новымі вытворчымі пераамагам.

Наспяхова выкананьшы план першага паўгоддзя, кіраўнікі фабрык, заводаў, інжынерна-тэхнічныя работнікі, стыханнаўшы павінны не аслабляць сваіх тэмпаў і барацьбы за высокую якасць прадукцыі, энергійна змагацца за далейшы росквіт прамысловасці БССР, дабіцца яшчэ большых вытворчых перамогаў у другім паўгоддзі.

3. ЛАРЫСАЎ. 3. БЕЛЕНЬКІ.

Калгасы Гомельскай вобласці пачалі ўборку ўраджаю. Гомель, 7 ліпеня. (БЕЛТА). У радзе раёнаў вобласці пачалася ўборка новага ўраджаю.

Дэрабленне ілжу выбарчым парадкам ідзе ў большасці раёнаў вобласці. Калгасы Будакашальскага раёна выработылі 20 гектараў, Лоеўскага раёна — 4 гектары. Сёння дэрабленне ілжу пачалося ў калгасе імені Кірава, Гомельскага раёна.

У калгасе Лоеўскага раёна прыступілі да ўборкі гарчыцы.

У калгасе Лоеўскага раёна прыступілі да ўборкі гарчыцы.

АКСОЛІТЫ ВЫПУСК ПАД'ЕМНІКАЎ


ОРША. (Спецкор «Звязды»). Калектыву аршанскага завода «Чырвоны барок» асабіста выпуска пад'ёмнікаў «Літэй» для будаўніцтва. Гэтыя пад'ёмнікі даюць магчымасць выконваць на будоўлях розныя работы — трыкаваць і афарбоўку будоўляў і інш. — без рыхтаванняў. Кіраванне пад'ёмнікамі простае. Пры дапамозе ручкі работы можа падняцца або спусціцца на любую вышыню. У ліпені завод выпусціў ужо 20 такіх пад'ёмнікаў, а да канца года іх будзе выпушчана 800.

Дэрабленне ілжу выбарчым парадкам ідзе ў большасці раёнаў вобласці. Калгасы Будакашальскага раёна выработылі 20 гектараў, Лоеўскага раёна — 4 гектары. Сёння дэрабленне ілжу пачалося ў калгасе імені Кірава, Гомельскага раёна.

У калгасе Лоеўскага раёна прыступілі да ўборкі гарчыцы.

У калгасе Лоеўскага раёна прыступілі да ўборкі гарчыцы.

735 КІЛОМЕТРАЎ НА ПЛАНЕРЫ Беспрыкладны лунаючы палёт саветскай планерыстыкі Ольгі Клепнікавай



Вядомая саветская планерыстка Ольга Клепнікава 6 ліпеня збыла беспрыкладны лунаючы палёт на апазмеснай планеры «Рог Фронта-7». Паліўшыся з Тушынскага аэрадрома, яна ў той-жа дзень паспяхова апусцілася наблізу Слабады Міхайлаўскай, Хаперскага раёна, Сталінградскай вобласці. Паводле навірных даных, тав. Клепнікава праляцела па праўдзіннай без пасадкі 735 кіламетраў.

Вядомая саветская планерыстка Ольга Клепнікава 6 ліпеня збыла беспрыкладны лунаючы палёт на апазмеснай планеры «Рог Фронта-7». Паліўшыся з Тушынскага аэрадрома, яна ў той-жа дзень паспяхова апусцілася наблізу Слабады Міхайлаўскай, Хаперскага раёна, Сталінградскай вобласці. Паводле навірных даных, тав. Клепнікава праляцела па праўдзіннай без пасадкі 735 кіламетраў.

Тав. Клепнікава — першая жанчына ў свеце, якая ўстанавіла абсалютны рэкорд далёкасці палёту на планеры яе для мужчын, так і жанчын. 6 ліпеня яна больш чым на 80 кіламетраў перавысіла афіцыйны міжнародны рэкорд, устаноўлены ў маі 1937 г. майстрам саветскага планерызма тав. Растаргуевым, і амаль на 300 кіламетраў перакрыла міжнародныя жаночы рэкорд, устаноўлены ў ліпені 1937 года нямецкай планерысткай Ханай Ройтц. (ТАСС).

Тав. Клепнікава — першая жанчына ў свеце, якая ўстанавіла абсалютны рэкорд далёкасці палёту на планеры яе для мужчын, так і жанчын. 6 ліпеня яна больш чым на 80 кіламетраў перавысіла афіцыйны міжнародны рэкорд, устаноўлены ў маі 1937 г. майстрам саветскага планерызма тав. Растаргуевым, і амаль на 300 кіламетраў перакрыла міжнародныя жаночы рэкорд, устаноўлены ў ліпені 1937 года нямецкай планерысткай Ханай Ройтц. (ТАСС).

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

7 ліпеня саюз саветскіх пісьменнікаў атрымаў ад Мартына Андэрсена Ненсе тэлеграму, у якой ён глыбока дзякуе за шышаванне і запрашэнне і паважанае, што прыдзе 10-га ліпеня ў Ленінград. (ТАСС).

7 ліпеня саюз саветскіх пісьменнікаў атрымаў ад Мартына Андэрсена Ненсе тэлеграму, у якой ён глыбока дзякуе за шышаванне і запрашэнне і паважанае, што прыдзе 10-га ліпеня ў Ленінград. (ТАСС).

Вялікі ўраджай табакоў. На табакных плантацыях Саюза ідзе ўборка ўраджаю. Амаль паўсмясена яна пачалася напярэды раёнаў, чым у мінуплы годзе, у калгасе Батумскага раёна, Аджарскай АССР — на палы месца. На 20 дзён раней, чым у мінуплы годзе, высілі табакі ў Краснадарскім краі Криму. Паланяўшы ў вельмі добрым стане. Чакаюцца высокі ўраджай.

Вялікі ўраджай табакоў. На табакных плантацыях Саюза ідзе ўборка ўраджаю. Амаль паўсмясена яна пачалася напярэды раёнаў, чым у мінуплы годзе, у калгасе Батумскага раёна, Аджарскай АССР — на палы месца. На 20 дзён раней, чым у мінуплы годзе, высілі табакі ў Краснадарскім краі Криму. Паланяўшы ў вельмі добрым стане. Чакаюцца высокі ўраджай.

Паміж табакаводамі Криму і Казахстану разгарнулася шырокае сацыялістычнае спаробніцтва.

Паміж табакаводамі Криму і Казахстану разгарнулася шырокае сацыялістычнае спаробніцтва.

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

Мартын Андэрсен Ненсе прыязджае ў СССР. Няўзна мінута 70 год з дня нараджэння першага пралетарскага пісьменніка Дзітэ Мартына Андэрсена Ненсе. Пралетарскі саюз саветскіх пісьменнікаў звярнуўся да яго з прыўтаненнем, да тым запрашаў наведваць нашу краіну.

У дапамогу прапагандысту і агітатару

ДА ХІХ ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ АД БЕЛАПОЛЬСКІХ АКУПАНТАў

Беларуская Совецкая Соцыялістычная Рэспубліка за дваццацігадовы перыяд...

Піганька вырастае як эканоміка, якая пачынае расквітацца дзякуючы націска...

Беларусі пайшлі ў партызанскія атрады і ў Чырвоную Армію, каб грамадзянскіх...

Аднаўленне непаціскага польска-пагаска іга і капіталістычнай кабалы, крывавы тэрор, насілі, грабіджы, голад...

Амаль у кожнай вёсцы на Мазырыччыне былі партызаны, якія срываліся ў лясных гуртах і непраходных балотах...

рабілі рэгулярныя налёты на беларуска-каў, захватвалі абыякі, знішчалі масты, рвалі тэлеграфныя правады і т. д.

НАСТУПЛЕННЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ НА БЕЛАПАЛЯКАУ У 1920 г.

Партызанская барацьба беларускага народа адыграла важную ролю ў разгроме беларускіх інтэрвентаў...

Лепшыя сілы. Партыя мабілізавала тэахчы камуністаў на польскі фронт...

АДЗІНАЦЦАЦ МЕСЯЦАў БЕЛАПОЛЬСКОЙ АКУПАЦЫІ АДНАЎЛЕННЕ ўЛАДЫ ПОЛЬСКІХ ПАНОЎ

Польскія інтэрвенты, захватваючы гарады і вёскі Беларусі, перш за ўсё ўчынілі крывавую расправу над камуністамі...

Польскія паны са шматлікай святай лакеў, прыхадзілі і зноў сядзелі на шыю селянам. Выручыўшы павышаным...

РАЗГРОМ БЕЛАПОЛЬСКІХ АКУПАНТАў

Польскія інтэрвенты, прабегаючыся на тэрыторыю Беларусі, сутракалі вельмізварушлівы навіны з боку беларускага народа...

раваў ЦК КП Літвы і Беларусі, які, пасля захвату паліцыя Менска, знаходзіўся ў Смаленску.

У 1920 г. у перыяд наступлення панскай Польшчы на Совецкую Расію, партыя заклікала ўвесь савецкі народ на барацьбу супроць беларускага...

Ік і збавенні ў найбольш адважны моманты на фронтах, на польскі фронт прывёў таварыш Сталін у якасці члена Цэнтральнага выканавага камітэта...

11-е ЛІПЕНЯ 1920 г.

Тры дні пасля ўзяцця Барысава геранія Чырвоная Армія пачала наступленне на Менск. З вельмім пераходам прапунія сталіны Беларусі...

вёска селяне выходзілі ім насустрэч з хлемам і соллю, са слязімі радасці на вачах. Наступленне Чырвонай Арміі...

Усе рабочыя арганізацыі ў Менску былі разгромлены. Узброеныя банды легіянераў урываўліся ў рабочыя кааператывы...

У многіх мястэчках паны ўстанавілі паншчыну, паслява прымушалі селян працаваць на іх. З Мазырскага павета наведваліся: «Вяртаюцца памешчыкі і аднаўляюць свае разораныя памешчы...

Ты польскія арміі пры яе наступленні ў Беларусі былі выключна варожыя. «Выходзячы за межы Польшчы і пагтыбляючыся ў прылеганыя да Польшчы...

6 мая 1920 г. ваенна-палявы суд прыгаварыў воем чалавек да расстрэлу. У наступны дзень, 7 мая, усе воем чалавек: Васілевіч Вячаслаў, Келе Андрэй, Пагрыбіч Васіль, Шугарскі Леан, Пройкі Міленій, Пашчынскі Саргей, Пашчынскі Сямён і Шумскі Валзім...

Польскія жаніармеры пры дапамозе правакатараў у гэты час таксама раскідвалі камітэты камуністычнай арганізацыі...

Таварыш Сталін у гутарцы з карэспандэнтам газеты 16 арміі «Красноармеец» расказаў аб вельмім узымце беларускага народа і яго любові да Чырвонай Арміі.

Тое-ж самае адбылася ў Барысаве, Барбуріску і іншых гарадах. З Барбуріскага павета пачаліся: «Як толькі легіянеры занялі горад, пачаліся вобыскі і арышты, шуканні зброі і камуністаў...»

На Ігуменскаму павету лік спаленых дамоў склаў 2180, а людзей, палічаных ад пацярэлых — 1365 чал.

Польскія жаніармеры пры дапамозе правакатараў у гэты час таксама раскідвалі камітэты камуністычнай арганізацыі...

Многа большавікоў Беларусі загінула ад рук беларускіх катаў, але не глядзячы на расстрэлы і шпібенні, польскія жаніармеры не ўдаюся ні знішчыць нацыянальна-большавіцкія арганізацыі, ні пераходзіць іх рабочыя на фарміраванне партызанскіх атрадаў.

К 12 гадзінам часці 17 дывізіі дасягнулі лініі вёскі Слешня-Сляпянка-маёнтак Сляпянка, а ў 14 гадз. 30 мін. уварваліся ў Менск і ў 14 гадз. 30 мін. уварваліся ў Менск і ў 14 гадз. 30 мін. уварваліся ў Менск і ў 14 гадз. 30 мін. уварваліся ў Менск...

Высокі баявы дух беларускага народа і яго блязяная любоў да Чырвонай Арміі зусім адрознівае Люба была вялікая вызваленчая барацьба працоўных Беларусі супроць яма непаціскага польскага і іх пасобнікаў — беларускіх націяналістаў...

Вялікі гуманіст А. М. Горкі ў гутарцы з супрацоўніком Роста па повару зверстаў беларускаму сказаў: «Сянь многа спосабаў зганішчыць сябе; палія выабраі горшы».

Беларускі і рускія шкоты былі закрыты, наступілі звыленні і многі арыштантавы. Даваліся толькі польскія шкоты. Ва ўсіх установах была ўвезена польская мова, ніякія заявы, напісаныя на беларускай аб рускай мове, не прымаіліся, выскі заваліліся таксама толькі на польскай мове.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Вярным памочнікам партыі быў дзівіцкі камсамол, які, прапунючы ў палполі, даў палала выдатных герояў, перадавых барабійцоў за вызваленне Беларусі ад беларускага іга.

ПАРТЫЗАНСКІ РУХ

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

Партызанскі рух пачаўся з першых дзён беларускай акупацыі. Ад вёскі да вёскі капітал хваля народнага абурэння супроць акупантаў. Рух набываў усё больш масавы характар. Кіруючы большавікі селяне выкапалі схаваную зброю, аб проста ўзброіваліся чым палала, ішлі ў глухія ласы і ўтваралі партызанскія атрады. Паўстанцы штаб акупіраванай Беларусі ў сваёй алозе да сляян заклікалі іх да барацьбы супроць інашэманіных захватчыкаў.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

У акупіраванай частцы Беларусі беларускія інтэрвенты аднавілі буржуазна-памешчыцкі лад.

*) З брашуры І. Ф. Лочмеля «Вызваленне Беларусі ад беларускіх акупантаў». ДВБ, 1939 г.

ВА ЎСЕЎЗБРАЕННІ СУСТРАКАЮЦЬ УРАДЖАЙ

ЛЮБАНЬ. На сотні гектараў былых непраходных балот раскінуліся ўраджайныя палі калгаса імені ВАВА. Выдатна расце тут збожжа. Авёс, азімае жытц і пшаніца дасягаюць у вышыню росту чалавека. Калгаснікі маркуюць сабраны сёлет з жонкага гектара зернавых на 20—25 цэнтнераў.

У бліжэйшыя дні пачнецца ўборка ўраджаю. Да гэтага адканейшага моманту ў калгасе ўсё падрыхтавана. Закончана сенакшэнне. Распакован і зашэражана на агульных сходзе калгаснікаў план уборачных работ. Складзены рабочыя планы брыгад.

Калгасу трэба ўбраць 601 гектар зернавых. Уся работа будзе праводзіцца машынамі. 330 гектараў уберуць камбайны, 100 гектараў — жніўніцы, 171 гектар — жніўніцы-самасілкамі. Усе машыны прывезены ў баявую гатуннасць. Уборка будзе закончана за 10 дзён, маламба — за 20 дзён. За 10 дзён калгас разлічыцца з жыржавай па абавязковым зернапастаўкам. На пунктах Заготзерна жонны дзень будзе адпраўляцца 7.800 кілаграмаў збожжа аўтамашынамі і 2.400 — падводамі.

Для ачысткі зярна пабудавана спецыяльная пляцоўка, на якой устаноўлена 5 сартыровак і трыер. Для гэтай работы выдзелена 18 калгаснікаў. Паміж брыгадамі і звышнімі заключаны сацыялістычныя дагаворы на хутэйшае скажэнне ўборкі без страт.

У калгасе ёсць яслі на 50 дзяцей. Гэта дасць магчымасць жанчынам-машыністам рэгулярна працаваць на ўборцы. Планаваць план культуры-машынаў работ. Калгасны пісьманосец жончына дастаўляе на поле журналы і газеты. Агітатары т. Гагай, Школа, Статкевіч, Дзямідовіч і Грамыка праводзяць у часе абавязковых перапынкаў гутаркі і чыткі газет. Вечарамі ў клубе калгаснікі глядзяць кінофільмы.

(БЕЛТА).



Загледчы хаты-лабараторыі калгаса імені Сталіна (Камбайны сельсавет, Мясцага раён), аглядаюць П. С. Вуглю за алборам з рэкорднага ўдзела экспанатаў лугавых траў для ўсеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Фото І. С. Шышко. (Фотарэпартаж БЕЛТА).

У ДЗЕЛІНІКІ УСЕАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

Пастанова Галоўнага Камітэта Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўкі

Зацвердзіць удзельнікамі Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўкі з занясеннем у Пачотную кнігу Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўкі:

ПА БЕЛАРУСКОЙ ССР (Працяг)

561. Пераломаў Ігнат Сізьвестравіч — трактарыст Фашчэўскай МТС, Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 329,28 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

562. Байко Аляксей Пятровіч — трактарыст Слуцкай МТС імені Куйбышава, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 329 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 736 кгр. гаручага.

563. Турочка Павел Давідовіч — трактарыст Заслаўскай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 329 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 391 кгр. гаручага.

564. Шульга Фёдар Міронавіч — трактарыст Іўльянскай МТС, Камярынскага раёна, Палескай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 327 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 1535 кгр. гаручага.

565. Герасімаў Іосіф Парфенавіч — трактарыст Гарадзецкай МТС, Гарадзёнскага раёна, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 327 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 134 кгр. гаручага.

566. Шульга Іван Васільевіч — трактарыст Іўльянскай МТС, Камярынскага раёна, Палескай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 325,8 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 268 кгр. гаручага.

567. Смычкова Іван Сямёнавіч — трактарыст Астроненскай МТС, Бешанковіцкага раёна, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 325,8 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 1533 кгр. гаручага.

568. Шульга Міхаіл Паўлавіч — трактарыст Могілёўскай МТС імені Кірава, Магілёўскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 325 гектараў у перавозе на мяккае ворыва.

569. Правалоцін Фёдар Аляксандравіч — трактарыст Пухавіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 318 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 126 кгр. гаручага.

570. Майно Іван Акімавіч — трактарыст-камбайнер Пухавіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 291 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і ўбраў паўночным камбайнам 113 гектараў зернавых культур.

571. Юшэвіч Іван Спірыдонавіч — трактарыст-машыніст маладзёраў 2-й Смалявіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 371 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і намалашу на маладзёраў МК-1100 720 тн зярна.

572. Мулява Мефодый Нікіціч — трактарыст-ільняпералішчык Смалявіцкай МТС, Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 308 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і выпрацаваў на ільняпералішчы ВПН-5 68 гектараў ільня.

573. Ус Варвара Андрэеўна — трактарыстка Пагранічнай МТС, Уздзенскага раёна, Менскай вобласці, якая выпрацавала ў 1938 годзе на трактары У-2 за змену 368 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 684 кгр. гаручага.

574. Сафроненка Наум Нікалаевіч — трактарыст Полацкай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 342 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 1050 кгр. гаручага.

575. Ермаліч Адам Сігізмундавіч — трактарыст Слуцкай МТС імені Куйбышава, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-1 за змену 284,74 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

576. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

577. Сафійчына Пётр Нікіціч — трактарыст Пролетарскай МТС, Перахоўскага раёна, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 г. на трактары У-2 за змену 262,07 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

578. Чарнаус Ігнат Бунякавіч — трактарыст Пролетарскай МТС, Перахоўскага раёна, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 г. на трактары У-2 за змену 264,19 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

579. Егораў Максім Калістратавіч — трактарыст-ільняпералішчык Полацкай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 г. на трактары У-2 за змену 250,4 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і выпрацаваў на ільняпералішчы ВПН-5 97 гектараў ільня, эканоміюшы 742 кгр. гаручага.

580. Дуля Васіль Нікіціч — трактарыст Слуцкай МТС імені Куйбышава, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 г. на трактары У-2 за змену 247 гектараў у перавозе на мяккае ворыва.

581. Цярэшча Соф'я Міхайлаўна — трактарыстка Слуцкай МТС імені Куйбышава, Менскай вобласці, якая выпрацавала ў 1938 годзе на трактары У-2 за змену 224,36 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

582. Гараўцоў Вадзімір Фаміч — арганізатар камбайнаў Жлобінскай МТС, Гомельскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе камбайнам «Комунар» за 25 календарных дзён 470 гектараў зернавых культур.

583. Бычкова Іван Фёдаравіч — камбайнер Беларускай МТС, Віцебскага раёна, Магілёўскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе камбайнам СКГА-5 229,24 гектара зернавых культур.

584. Галішэнаў Іван Дамітрыевіч — камбайнер Сіроцкай МТС, Віцебскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 за 35 календарных дзён 221 гектар.

585. Буйеў Андрэй Пятровіч — камбайнер Сіроцкай МТС, Віцебскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 за 30 календарных дзён 220 гектараў.

586. Ісаев Аляксандр Фёдаравіч — камбайнер Сіроцкай МТС, Віцебскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 за 32 календарных дзён 207 гектараў.

587. Івчанкоў Іван Андрэевіч — камбайнер Могілёўскай МТС імені Кірава, Магілёўскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 за 29 рабочых дзён 167,5 гектара.

588. Гапеева Прася Фёдарэўна — камбайнер Вялікапольскай МТС, Магілёўскай вобласці, якая ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 163 гектары.

589. Рабушнін Гаўрыіл Іванавіч — камбайнер Багушэўскай МТС, Віцебскай вобласці, які ўбраў у 1938 годзе паўночным камбайнам СКГА-5 162 гектары.

590. Пятровіч Егор Сямёнавіч — ільняпералішчык Бачаўскай МТС, Бешанковіцкага раёна, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на ільняпералішчы ВПН-5 за 21 календарны дзень 111,6 гектара ільня.

591. Пятровіч Вадзімір Герасімавіч — ільняпералішчык Бешанковіцкай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на ільняпералішчы ВПН-5 за 20 календарных дзён 100 гектараў ільня.

592. Каршань Ігарыя Егораўна — машыніст ільняперапрацоўнай машыны Антонава калгаса «Чырвоныя Барскі», Дубровенскага раёна, Віцебскай вобласці, які апрацаваў у сезон 1938 года 92,8 цэнтнера ільнявалка.

593. Ціхановіч Сямён Нікалаевіч — машыніст ільняперапрацоўнай машыны Антонава калгаса «Чырвоны Барскі», Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які апрацаваў у сезон 1938 года 85,05 цэнтнера ільнявалка.

594. Шаўна Кандрат Лукіянавіч — машыніст ільняперапрацоўнай машыны Антонава калгаса «Чырвоны Барскі», Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які апрацаваў у сезон 1938 года 85,05 цэнтнера ільнявалка.

595. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

596. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

597. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

598. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

599. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

600. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

601. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

602. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

603. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

604. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

605. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

606. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

607. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

608. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

609. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

610. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

611. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

612. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

613. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

614. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

615. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

616. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

617. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

618. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

619. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

620. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

621. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

622. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

623. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

624. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

625. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

626. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

627. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

628. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

629. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

630. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

631. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

632. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

633. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

634. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

635. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

636. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

637. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары У-2 за змену 268 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 250 кгр. гаручага.

638. Машын Іван Фёдаравіч — трактарыст Веткаўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у

